

БЯРОЗА ЛЯ ХАТЫ

У Афганістане служылі і ваявалі не толькі салдаты і афіцэры рэгуллярных савецкіх часцей і злучэнняў. Была яшчэ адна катэгорыя служачых, якім, мабыць, даводзілася яшчэ больш складана. Гаворка ідзе пра супрацоўнікаў спецпадраздзяленняў, накіраваных па лініі Міністэрства ўнутраных спраў СССР. Былі сярод іх лепяльчане. Пра аднаго даведаўся зусім нядаўна – гэта Іван Шалкоўскі са Свядзіцы. Пра тое, што ён служыў у Афганістане, нават аднавіскоўцы не ўсе ведалі.



Да цяперашняга часу ў Свядзіцы ля бацькоўскай хаты аб tym нагадвае бяроза. Яе незадоўга да камандзіроўкі, прыехаўшы развітаща з роднымі, Іван папрасіў пасадіць малодшую сястру Галю. Такая прапанова і братавы слова: «Няхай будзе пра мяне напамінам» – падаліся дзяўчыне дзіўнымі, але не звярнула ўвагі. Куды едзе і на колькі, Іван блізкім не сказаў, каб не хваляваліся. Толькі пазней началі атрымліваць ад яго лісты са скучымі радкамі, што ўсё ў парадку. З асаблівым трымценнем чакала ад брата вестачкі Галі. Увесь час, колькі Іван быў у Афганістане, яна завіхалася ля бярозкі. Палівала, даглядала, каб дрэўца не засохла, каб хто не зламаў. Дрэва для ўсёй сям'і ў адначасі зрабілася своеасаблівым сімвалам, абярэгам, які павінен быў уратаваць Івана ў далёкай краіне.

Да гэтага часу Іван Шалкоўскі адслужыў тэрміновую ў ракетных войсках стратэгічнага прызначэння і далей працягваў службу ў мінскай міліцыі, меў званне старшины. У складзе міліцыйскай каманды выступаў на спаборніцтвах па мнагабор'і. Гэта і прадвызначыла лёс, калі камандаванне начало адбіраць кандыдатаў для адпраўкі ў атрад спецыяльнага прызначэння «Кобальт». Атрад быў створаны ў 1980 годзе. Асабовы склад фарміраваўся з дзейных аператыўных супрацоўнікаў розных падраздзяленняў.

Адной з задач, якія выконвала падраздзяленне, было стварэнне афганскіх органаў правапарадку – Царандоя. Супрацоўнікі «Кобальта» арганізоўвалі на магістралях і дарогах блокпасты – своеасаблівия фільтры міграцыі грамадзянскага насельніцтва. Неаднаразова байцы атрада бралі ўдзел у аператыўна-войсковых аперацыях.

З Беларусі ў 1983 годзе ў атрад было накіравана шэсць чалавек, у tym ліку Шалкоўскі. Каля месяца праходзілі спецпадрыхтоўку ў Казахстане, дзе знаходзіўся палігон, а жылі ў Ташкенце. Незадоўга да Афганістана Івану прысыўлі званне працаршчыка.

У атрадзе Іван займаў штатную пасаду механіка-вадзіцеля бронетранспарцёра. Пра падрабязнасці сваёй службы мой суразмоўца распавядаць не стаў, спаслаўся на спецыфіку. За два гады ў горнай краіне было шмат баявых выхадаў. Узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».

Па вяртанні з камандзіроўкі працягваў службу ў міліцыі. У восемдзесят сёмым месяц правёў у Чарнобыльскай зоне. Праз год прapanавалі службу ў атрадзе міліцыі асобага прызначэння новага падраздзялення, якое стваралася ў Мінску. Намеснік камандзіра ўзвода, вадзіцель дзяжурнай часці – пасады, якія Іван займаў цягам дзесяці гадоў службы ў АМАПе.

У Свядзіцы Іван бывае не часта. Бацькоў ужо даўно няма. Адзінае, што цягае на радзіму, – магілы продкаў на вясковых могілках, дзе спачывае шматлікая радня. А яшчэ, бывае, затрымаецца ля сваёй бярозы, і тады ўспамінаеца пякельнае афганскае сонца і баявыя таварыши.

Валерый ТУХТА.

На здымку: Иван Шалкоуски